

ШЧАСЛІВЫ БЕЛАРУСКІ НАРОД СЛАВІЦЬ ТВАРЦА ЯГО ДЗЯРЖАЎНАСЦІ—ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

СВЯТОЧНЫ МЕНСК

Першы дзень новага, 1939 года сушаў у вялікім святым беларускага народа, і таму сталіца БССР, як і ўся краіна, сустракала яго з асаблівым удзімам і радасцю. Да гэтага дня рыхтаваліся ўсюды — на прапрыемствах, ва ўстановах, клубах, кватэрах. Кожны сустрадаў новы год як новую веху шчаслівага і радаснага жыцця.

Сінватым полагам апусціўся новагодні вечар над шумлівым, ажыўленым горадам. У гэты час было асабліва прыемна і цікава праціць на яго вуліцах, плошчах, скверах. Горад зіхацеў агнямі, шуму і лютымі вулічнымі святотаным настроям. Чырвоныя сцягі, армія транспарантаў, упрыгожаныя партрэтамі любімых правальораў партыі і народа аздабілі фасады будынкаў. Успыхнулі рознакаляровыя лямпацы на прыгожых убранных новагодніх ёлках, выстаўленых на катках, плошчах і скверах. З вонкаў клубы паліліся з вонкагалася пералівы аркестраў.

Раней за ўсіх сустрала выдатнае свята шчаслівага дзевара. У Палані пачаўся і акіябраў, як і кожны год, была створана абстаноўка пудоўных незабудлівых казак. Лі пыльных народных ёлак танцавалі, весіліся дзеці. У кожным пакоі Палані яны знаходзілі цікавыя забавы, гульні, паэрацыі. Такія ж армія вечары-блікі для дзяцей давадаліся школам, дзіцячым садамі, ўстановамі.

Высокая, пушыстая ёлка вырастае на плошчы Свабоды. Яна вабіла зладзіць вялікай пашанцаванай звадалю на самай вышэйшай, арміі электралампаў паміж густога вешы, багачаме ўбрання. Побач з ёлкай іграў аркестр, танцавалі моладзь. Увесь плац быў запоўнен людзьмі. Новагодні мароз не перашкаджаў агульнай веселасці. Ажыўленае гулянье з танцамі было наладжана і на Чырвонаармійскай вуліцы, наапруць Дома Чырвонай Арміі. Ва ўсім горадзе чаркаліся аркестры і песні.

Шмат моладзі сустракала свята на лядовых палях каткоў. Пасярэдне катка «Дынамо» прыстэм пералівам свята ўспыхнула ёлка. Тут пачаўся карнавал. Лепшыя каўкабежцы горада паказвалі сваё майстэрства. Ёлка скальзіла калякі па роўнаму ільду. Мільгалі стройныя постаті юнакоў і дзяўчат. Зларовым свежым румянам гарэл і твары. Такім жа ажыўленнем былі напоўнены і іншыя каткі горада.

Над горадам-жа цмяны пакароў неба перарвалі пражэктары. З чатырох магутных і стромкіх праменняў на небе узліка ліча «ХХ». Не верхня канцы зніклі высока аблакамі. Побач — прамень пражэктара асветляў узняты на паветраным шары партрэт Ляніна і Сталіна. Лічы «ХХ» і партреты можна было бачыць з усіх каткоў горада і нават з далёкіх навакольных вёсак.

Час ішоў к 12 гадзінам ночы. Мінал апошнія хвіліны адшодзячага, памятнага кожнаму на многія змянальных паўстах, 1938 года. У клубах і на кватэрах ужо ішлі весілыя новагоднія вечары, былі накрыты сталы, падрыхтаваны тосты. Нальхалі новы год. Радзірапрадуктары данеслі з Масквы бой курантаў з Крэмлёўскай вежы.

— З новым годам, краіна Советам!
— З новым годам, дарагія таварышы!
Віншаванне паўтарылі ўсюды, і ўсюды загучэлі магутна і дружна словы «Інтернацыянала». У адзінай непарунай сям'і е ўсім савецкім народам працоўныя Менска віншавалі адзін аднаго з выдатнымі святам, з новымі перспектывамі, унімалі тосты за таго, хто даў нам радасць і пачене—за вялікага Сталіна.

Усю ноч прадаўжалася ўсенароднае гулянье. Зіхалелі агнямі вокны клубоў, перакаліся аркестры. Гулянье прадаўжалася і на другі дзень. Народ адначасна свабліка свята ў радаснай, шчаслівай абстаноўцы.

Т. ХАДНЕВІЧ

ВІЦЕБСК

XX. Гэта змянальная ліча палымне на кумачовых лонгах, на фасадах дамоў, карпусах фабрык і заводаў, у ярка асветленых вытрынах.

Ішце напярэдні свята на ўсіх прапрыемствах, у навуцальных установах адбыліся гутаркі і даклады аб слаўным XX-годдзі Беларускай ССР. Рабочыя, настаўнікі, работнікі мастацтва і навукі, урачы ўспаміналі горкае мінулае беларускага народа, дзліліся сваім радасным шчаслівым сёння.

Вечарам 31 снежня ў памяшканні Беларускага дзяржаўнага тэатра адбыўся ўрачысты пленум горавета.

З вялікай радасцю ўдзельнікі пленума заслухалі указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб высокай унагародзе перадавых людзей беларускага народа ў сувязі з XX-годдзем БССР.

Агалапаецца прывітальная тэлеграма таварышу Сталіну. Працоўныя Віцебска запэўняюць свайго любімага правальора і настаўніка, што яны зорка стаяць на абарону заходніх граніч Савецкага Саюза і разам з усім беларускім народам гуродзі стаяць на абарону свайго любімага радзімы.

Градыванна бал-маскарадны былі арганізаваны ў клубе швейнікаў і ў клубе імя Клары Цэткін.

Змянальны дзень XX-годдзя сушаў а сустрачай новага радаснага 1939 года. У рэстаранах і сталовых, на кватэрах працоўных сталы былі сервіраваны рознастайнымі смачнымі бялімамі.

А колькі радаснага і цікавага ў гэты святотанчы дні было ў нашай шчаслівай савецкай дзевара. У Беларускай тэатры быў арганізаван пудоўны пачынах садах, клубах і школах і дзіцячых садах, клубы былі арганізаваны раішнікі. У карагодках вакол багата ўпрыгожанах ёлак звонкія галасы дзевары радасна сівалі пра сваё шчаслівае дзяцінства і ў сваіх песнях ухвалялі лепшага іх друга — вялікага Сталіна.

БАБРУЙСК

З небывальным удзімам прайшлі ўрачыстыя школы на прапрыемствах і ў калгасах раёна. На школе ў сельсаветах імя Варашылава, Вагущэўскага сельсавета, з яркай радасна-ухваляванай прамовай выступілі старыя каляснкі Дзяржэў Ларыён. Ён ўспомніў жуласнае мінулае, адзкі памешчыка, урадні, ка, кулакоў.

— А дзяпер—завіў пад бурнае алабрачне ўсіх сабраўшыхся тав. Цярэнецу, — мы працуем самі на сябе, на карысць нашай радзімы. Усё нам даступна, жывем радасна і заможна. Вялікае дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае жыццё.

Для стыханаўцаў і інжынерна-тэхнічных работнікаў горада быў наладжаны агульнага радэскі бал, на якім прысутнічала 700 чалавек. У Доме піонэраў адбылося свята дзяцей. За выдатнае выкананне танцаў вучаніца 15 школы Бардзінска атрымала першую прэмію.

МАГІЛЕЎ

Горад апрагнут у святотанчы нарад. Вуліцы, дамы, фасады прапрыемстваў прынялі ўпрыгожаны выгляд: усюды чырвоныя сцягі, плакатываныя лонгуні, плакаты, транспаранты, славічы большавіцкую партыю, урад, вялікага Сталіна, з імен якога звязана ўтварэнне дзяржаўнасці беларускага народа, пышны росквіт магутнасці Савецкай Беларусі. На фоне чырвоных палотнішчаў ярка гарэл агні над партрэтамі вялікага Сталіна і яго слаўных саратнікаў, горада любімых народна-пераможцам.

31 снежня ў памяшканні рускага Дзяржаўнага тэатра адбыўся ўрачысты пленум Магілеўскага гарадскога савета сумесна з партыйнымі, савецкімі, камсамольскімі і профсаюзнымі арганізацыямі горада. Агмыцальны будынак тэатра залі святотанчы агнямі. Гладзельную залу запоўнілі дэпутаты горавета, знатныя людзі горада—стыханаўцы, інжынеры, тэхнікі, урачы, настаўнікі, прапагандысты, дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і БССР. Пачуў магутны старшыня Магілеўскага горавета — дэпутат Вярхоўнага Савета ССР тав. Іванюк.

З вялікім палітычным удзімам вырабана галаговы прэзідыум. Пры ўпамінані імя вялікага Сталіна і яго баюых саратнікаў — членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) узнімаюцца магутная хваля доўга незмаўкаючых апалдыменты, пераходзячых у авалю. У гонары прэзідыум таксама выбарочна тт. Дзімітраў, Тальман, Хосе Дыяс.

Пад грым апалдыменту пасляепаца прывітальнае пісьмо вялікаму другу, настаўніку, бацьку беларускага народа таварышу Сталіну.

Пленум вітаў дэлегатаў фабрык, заводаў і устаноў.

Пленум аднадушна прыняў тэкст прывітальнага пісьма ЦК ВКП(б), таварышам М. І. Калініну і В. М. Молатаву.

У новагоднюю ноч гулянье і веселасць, баюяя песні напаялі клубы, прапрыемства, установы. Тысячы работчых удзельнічалі ў святотанчы балах-маскарадах, гуляннях.

Святкаванне вылілася ў магутную дэманстрацыю адданасці і любі да вялікай партыі Ляніна—Сталіна, савецкага ўрада, нахнімаў усіх нашых перамож і стваральніка Савецкай Беларусі, вялікага правальора краіны сацыялізма таварыша Сталіна.

ГОМЕЛЬ

Дзень 20-годдзя ўтварэння Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі працоўныя Гомеля адначасна вялікім усенародным святам.

Ішце напярэдні горад прыняў святотанчы выгляд. Вуліцы былі ўпрыгожаны чырвонымі сцягамі, транспарантамі, лонгунамі. Усюды красавалі партреты стваральнікаў квітнечкай Беларускай Савецкай Рэспублікі — Ляніна, Сталіна і іх бліжэйшых саратнікаў.

У клубах горада, на прапрыемствах адбыліся ўрачыстыя вечары, прысвечаныя вялікаму святку. На вечарх працоўныя адначасна дасягненні БССР за 20 год і ролу Ляніна і Сталіна, слаўнай камуністчнай партыі ў справе ўтварэння Беларускай ССР.

Прысутныя на вечарх многіх прапрыемстваў удзельнікі грамадзянскай вайны дзліліся сваімі ўспамінамі аб гераічнай барацьбе беларускага народа з нямецкімі акупантамі і белалаякамі.

31 снежня адбыўся ўрачысты пленум гарадскога савета сумесна з партыйнымі і грамадскімі арганізацыямі горада.

Пад доўга незмаўкаючых апалдыменты была прынята прывітальная тэлеграма правальораў народаў вялікаму Сталіну. Адбыліся таксама ўрачыстыя пленумы Новабеліцкага раёнавета і Касцюкоўскага пасялковага савета.

У клубах горада адбыліся святотанчы балы-маскарадны. Усюды працоўныя абвіталі здравіц вялікаму Сталіну.

Большасць прапрыемстваў Гомеля сустраці вялікае свята дэмамонічным выкананнем гадавой вытворчай праграмы.

КРЫЧАЎ

Весела і ўрачыта адначасна радасна свята беларускага народа — 20-га гадавіну ўтварэння Беларусі — працоўныя раёна. На прапрыемствах, ва ўстановах і калгасах праведзены ладжаны і гутаркі аб росквіце БССР, аб ролю вялікага правальора Ляніна і Сталіна ў стварэнні беларускай дзяржаўнасці.

Горад і вёскі ў гэты дзень былі ўбраны па-святотанчому. У школах праведзены ранішні, новагодні блкі. Вакол прыгожых убранных рознакаляровых ладж дзеці весіліся, ігралі, пелі. У словах дзяцей гучэлі словы ўдзячнасці вялікаму Сталіну.

МАЗЫР

Радасна адначасна працоўныя савецкага Палесся вялікае свята беларускага народа—20-годдзе ўтварэння БССР. Абласны цэнтр Мазыр прыняў святотанчы выгляд. На пляцы імені Ляніна, уздоўж сквера, красуюцца вялікія партреты членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным — асновальнікам Беларускай ССР. Вуліцы ўпрыгожанае мноства чырвоных сцягоў, транспарантаў, лонгунцаў, партреты кіраўнікоў партыі і ўрада.

1 студзеня ў гарадскім тэатры адбыўся ўрачысты пленум гарадскога савета з удзелам партыйных, прафесійных і грамадскіх арганізацый і працоўных горада. У гонары прывітальнага выбарочна членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з вялікім правальорам працоўнага чалавечка таварышам Сталіным, а таксама тт. Дзімітраў, Тальман, Хосе Дыяс.

З дакладам аб росквіце БССР за 20 год выступіў старшыня арганізацыі ЦК БССР на Палескай вобласці тав. Зайнаў. Пад бурны, доўга незмаўкаючы апалдыменты ўсіх прысутных пленум прыняў прывітальнае пісьмо лепшаму другу беларускага народа таварышу Сталіну.

Ва ўсіх кутках савецкага Палесся, на прапрыемствах, у калгасах і школах не было межаў народнаму жыванню.

Вялікі ўрачысты вечар адбыўся ў петрыкаўскім Доме сакультуры. Тут быў дадзены кампарт мастацкай самадзейнасці піонэраў і школьнікаў горада.

Весела адсвяткавалі змянальныя блкі калгаснікі прыгранічнай Тураўшчыны. У калгасе «Перамога» на ўрачысты сход сабралася больш 800 калгаснікаў. Яны з вялікай увагаю слухалі даклад аб 20-годдзі БССР. Тут-жа былі прэміраваны грамама і ўнагароджаны ганаровымі грамагамі прэзідыума Тураўскага РКВ лепшыя стыханаўцы калгасных палёў.

Ва ўсіх школах вобласці былі наладжаны новагодні блкі. Шчаслівыя савецкія дзеці радасна адначасна 20-гаддз БССР і наступленне новага года.

Усюды гучала падзяка працоўных Палесся большавіцкай партыі і роднаму Сталіну за культурнае і заможнае жыццё.

ЧАВУСЫ

Радасно, веселасцю напоўніліся ў дні свята ўпрыгожаны вуліцы горада і вёсак. Яркія лонгуні і плакаты вяралі аб бліскучых пераможках сацыялізма ў БССР, славіць большавіцкую партыю і любімага Сталіна—арганізатара гэтых перамож.

Вечарам 31 снежня ў гарадскім кінотэатры адбыўся ўрачысты пленум гарадскога савета. Вечар закончыўся паказам мастацкай самадзейнасці. Прысвечаныя XX-годдзю БССР, адбыліся ў гэты дзень ва ўсіх сельсаветах і ўстановах раёна. З асаблівай радасцю сустрала новы год шчасліва савецкая дзевара. Ва ўсіх школах былі арганізаваны блкі, наладжаны ранішнікі. Агульнагарадскі бал-маскарад адбыўся ў раённым Доме сакультуры і студзеня.

НА ГРАНІЦАХ

ДРЫСА. Святотанчы выгляд віся Ульянаўка. Е жа калгаснага пасялка, джэлы сілгамі, лонгунам партрэтамі кіраўнікоў па ў кожным доме вялікае калгаснікі наладзілі святотанчы вечары. У доме калгасніка-ардынацэса т віча сабралася сям'я—ста іх, калгаснікі. Яны дзлілі намі аб пракратым мінула-шчасці нашых дзеі, аб і годзе, аб ахове гранічы.

Вечарам ярка асветлены клуб сельсаарцелі «Прауда» калгаснікі. На ўрачысты вечор ехалі жаданыя гошці — ігранічкі Пасля ўстаўнай прамовай старш калгаса, ардынацэса тав. Канюшэўска, калгаснікі заслухалі даклад ва 20-годдзі БССР.

Ажыла сідна калгаснага клуба. Калгаснікі паказвалі сваю багату самадзейнасць. Выступілі драмгурток, ладжаматары. Хор выказаў песні аб Сталіне, аб радзіме. Затым былі наладжаны танцы і ігры. Да позняй ночы весіліся маладзі і пажылыя калгаснікі, разваляліся звонкія песні, бедзёрая музыка.

У школе калгаса адбыўся вялікі вечар самадзейнасці. Для дзяцей калгаснікаў была наладжана ёлка.

31 снежня на ўрачыстым пленуме Дрыскаўскага РКВ былі прэміраваны 26 калгаснікаў, прадстаўнікоў інтэлігенцыі, піонэраў, якія актыўна аказвалі дапамогу ў ахове гранічы. Сярод прэміраваных — калгаснік тав. Ілья Сільвестр, які затрымаў 9 парусьніцкаў гранічы; калгаснік Чыгай Егор, які мае 5 затрыманых; старшыні пагранічных сельсаветаў тт. Прудкоў, Гупчанка і Мельнік; піонеры Заходні і іншыя.

Першага студзеня ў Дрысе адбыўся вялікі вечар моладзі.

ЛЮБАЊ

Радасна адсвяткавалі слаўны XX-годдзе БССР—працоўныя скага раёна. У Доме сацыяльнай культуры гарадскога пасялка ўрачысты сход працоўных і дцы раёна. У сельсаветах працоўныя пленумы.

Працоўныя Любаўскага вялі выдатныя вынікі ўсіх аяў за 20 год савецкай уладанай былі непрадзяны ба пер шырока раскінуліся і калгасныя палі. За год улады ў Любаўскім раён 13 тыс. га балот. За 1938 га. Радасна і шчасліва ішоўныя. Аб гэтым жыцці та выступіўшы на ўрачыстым пленуме ўся Беларусь, росквіце вешкае Палессе, — гаварыў выступілі калгаснікі калгасавоны бераг тав. Пятро Загудка. Яны вем заможна і культурна. Нашым лее нам шырока адкрыта дарога ў жыццё. Шчаслівае і радаснае жыццё далі беларускаму народу большавіцкая партыя, любімы правальор таварыш Сталіна.

Ва ўсіх калгасах і сельсаветах працоўныя школы адбыліся перты мастацкай самадзейнасці.

ЖЛОБІН

Першы дзень новага года м ты дэпо Жлобін адначасна вялі дужынай работай. Машыністы і студзеня правёў састаў з і лай вагою ў 900 тон з Кал Жлобін з вагонам у 25 міну піст т. Кашын правёў пезв му-ж маршрут з пераважна ў 100 тры і прыбыў на месч чэня раней тэрміна на 37 Вышукных поспехаў даўся ў дзень машыніст Лавецкі Грыгоры.



Весела правалі дэпацігондзе БССР і сустрачу новага года калгаснікі калгаса «Новы вільях», Астрашчына-Гарадзненскага сельсавета, Мяскага раёна. НА ЗІБМКУ: ладжне калгаснікаў на трохх. Злева — калгаснікі І. Ф. Корын, Е. С. Васілеўскі, К. Р. Міла-Фота О. Грына.

СОВЕЦКІ УЗБЕКІСТАН

Сярод дэлегатаў бранчых саюзных рэспублік, прыбыўшых на аб'яднаны ўрачысты БССР, ёсьць дэлегаты па прабле радзіцы «Звезда» іліся артыкул, у якім расказана аб росквіце Савецкага Узбекістана — роўнага сярод роўных у дружнай суворі савецкіх сацыялістычных рэспублік.

ТІШАБАЙ МІРЗАЕЎ

Дэпутат Вярхоўнага Савета Саюза ССР, ардынацэс, кіраўнік узбекістанскай дэлегатыі.

15 снежня 1938 года для работчых, калгаснікаў і інтэлігенцыі Савецкага Узбекістана быў днём вялікай перамогі. 15 снежня 1938 года Узбекскі народ выканаў дзяржаўны план загатовак баваюны на 100 процантаў.

Паспяховае выкананне плана баваюназагатовак у 1938 годзе з'яўляецца рэзультатам развіцця стыханаўскага руху ў баваюных саюгсах і ў калгасах, сярод шырокіх мас працоўных.

Паспяховае выкананне плана баваюназагатовак яшчэ раз даказала любі і адданасць узбекскага народа справе вялікай партыі Ляніна—Сталіна.

Калгаснікі Узбекістана пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і вялікага Сталіна змагаюцца за культурнае і заможнае жыццё. Калгасы Узбекістана ў 1938 годзе толькі ў выглядзе прамі-надавак атрымалі 475 млн. рублёў. У рэспубліцы з'явіліся дзесяткі новых калгасоў-мільянераў. У многіх калгасах Узбекскай рэспублікі калгаснікі толькі грашма атрымалі ад 20 да 30 рублёў на працядзень.

Ва Узбекскай рэспубліцы вырасталі, прышлі да кіраўніцтва новаыя людзі, усенародныя выбарнікі—лепшыя стыханаўцы, лепшыя ўдарнікі. Гэтыя новыя большавіцкія кадры кіруюць калгасамі і саюгасамі, паказваюць узоры ўмення арганізаваць работу. Радасць і дастах пануюць у нашай квітнечкай рэспубліцы. Як не дзякаваць вялікаму Сталіну за культурнае, заможнае жыццё!

У 1938 годзе з'явіліся многа дзясцікаў калгасоў-мільянераў. Напрыклад, калгас імя Будзёнага, Ізабенжэкага раёна, Ферганскага вобласці, атрымаў даходу звыш 5 мільянаў рублёў. Такія калгасы, як калгас імя Будзёнага, ёсьць у радзе іншых раёнаў рэспублікі.

Казачнымі тэмпамі растуць ладжы калгаснікаў. Стыханаўка т. Тапшазарава з калгаса імя Будзёнага ў 1938 годзе атрымала звыш 43 тысяч рублёў, т. Хайдарова—36.400 рублёў і т. д.

У калгасах і саюгсах узмоцненыя тэмпамі ідзе будаўніцтва. Пабудаваны і будуцца дзесяткі новых болніц, сётні школ, радзілыных дамоў, клубоў, ладжы і т. д.

Савецкі Узбекістан мае вялікі перамож не толькі на фронце баваюнаудства, ён мае выключна вялікі перамож у развіцці прамысловасці.

У рэзультате штодзённых клопатаў ЦК ВКП(б) і вялікага Сталіна створаны дзесяткі новых буйнейшых прамысловых прапрыемстваў, вырасталі гіганты індустрыі—Ферганскі і Катакурганскі заводы, Ферганская тэкстыльная фабрыка, Ташкенскі тэкстыльны камбінат імені Сталіна, завод сельсамашпін імя Варашылава, Куасаскі цементны завод, Кальдынскай і Бурджаская электрастанцыя, мелямбайнаты першы і другі.

Развіццю індустрыі ў Савецкім Узбекістане непарумна дапамагаў і дапамагае вялікі рускі народ, усе народы Савецкага Саюза.

Неабходна адначасна, што Узбекістан да Кастрычніцкай рэвалюцыі быў

вельмі адсталай краінай. Письменных сярод узбекскага насельніцтва было каля 1,5 проц., прычым письменныя былі пераважна прадстаўнікі прывілеяваных слаўў насельніцтва. На тэрыторыі Туркестана не было ні адной вышэйшай навуцальнай установы.

Зараз Савецкі Узбекістан мае 82 тэхнікумы і спецыялізаваныя вучылішчы, 33 вышэйшыя навуцальныя установы, 3715 пачатковых школ, 971 яноўную сярэднюю школу і 162 сярэднія школы.

Царскі ўрад у 1913 годзе траціў на адукацыю 22 кап. на аднаго чалавек. У 1938 годзе вятраты на народную асвету састаўляюць, на аднаго чалавек, 108 р. 63 кап.

1938/39 годзе ў пачатковых, яноўных сярэдніх і сярэдніх школах Узбекістана навуцацца 875.043 чалавекі. Ахварт школам дзясці школьняга ўзросту састаўляе 93,6 проц. У дзясціх ВНУ абуцацца 13 тысяч чалавек, у вачэрніх, без адраў ад вытворчасці, — 1818, у тэхнікумах і рабфаках—25.937 чалавек. У саставе вышэйшых вучэбных устаноў—5324 чалавекі узбекскай і іншых мисловых напцячальнасцей. У тэхнікумах і спецыялізаваных вучылішчах навуцацца 14.252 чалавекі.

Партыя, урад вырасталі шматлікія кадры узбекскай інтэлігенцыі — інжынераў, аграгомаў, урачоў, педагогаў, артыстаў, тэхнікаў і т. д.

Ва Узбекістане да Кастрычніцкай рэвалюцыі была толькі адна газета на узбекскай мове. У 1938 годзе ва Узбекістане — 168 газет з тыражом 1.070.000 экзэмпляраў.

Шырока разгорнута сетка аховы гдароўя, сетка аховы малярнаста і младаства, дамоў аддзячнюк, стадыёнаў, фізкультурных пляцовак. Створаная пры савецкай уладзе узбекская опера карыстаецца заслужаным пошанам у народа.



Бал-маскарад у Менскім клубе металістаў, прысвечаны святкаванню XX гадавіны БССР і сустрэчы новага года. Фото С. Грына.

ТЭЛЕГРАМА ДАЛАРЭС ІБАРУРЫ МАРАКАМ ЭСМІНЦА „ХОСЕ ЛУІС ДЫЕС“

БАРСЕЛОНА, 1 студзеня (ТАСС). Даларэс Ібаруры звярнулася да эсмінца „Хосе Луіс Дыес“ з наступнай тэлеграмай: „Уся рэспубліканская Іспанія вітае ваш гераізм. Гонар і слава маракам „Хосе Луіс Дыес“, ры-

парам мора, паказавшым прыклад усаму флоту рэспубліканскай Іспаніі. Даларэс Ібаруры адправіла таксама тэлеграму раненым маракам эсмінца, у якой ліна, што рэспубліканская Іспанія ганарыцца імі і жадае ім быстрага вызлаўлення.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ БОЮ ІСПАНСКАГА РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЭСМІНЦА „ХОСЕ ЛУІС ДЫЕС“ З СУДНАМІ МЯЦЕЖНІКАЎ

ПАРЫЖ, 31 снежня (ТАСС). Паводле вестак агенства Эспань з Гібралтара, англійскім суднам удалося зніць з мора рэспубліканскі эсмінец „Хосе Луіс Дыес“. Экскартыруемы англійскім эсмінцам „Хосе Луіс Дыес“ накіраваліся ў Гібралтар.

Як толькі „Хосе Луіс Дыес“ пакінуў порт, агенты мяцежнікаў, якія знаходзіліся ў Гібралтары, заража паветрамі аб гэтым флоту мяцежнікаў шляхам святлавых сігналаў „Юлітар“, жадаючы прымусіць рэспубліканскі эсмінец здацца, наблізіўся да ашаняга. Аднак „Хосе Луіс Дыес“ поўным ходам пайшоў на судно мяцежнікаў і ўдарыў па ім. Як паведамляла агенства Рэйтар, гэта судно патанула. Апрача таго, паводле паведамлення агенства Рэйтар, другое судно мяцежнікаў „Кальвостэла“ атрымала пашкоджанне. Усе гэтыя судна невядомы.

БАЛ-МАСКАРАД У МЕТАЛІСТАЎ

У гэты вечар, у гэту ноч жыццё тут біла ключом. Нястрымна вяселісь, радасць, задорны смех, песні і музыка напоўнілі кожны куток. Для суму-проста месца не было. Іа самага ўваходу гэсней ветліва сустракалі клоуны, Чарлі Чаплін, маскі. А гэсці-то самі-быццам сымноўшыя са старонак творыў Сервантэса, Пушкіна, Гогаля. Мноства гэсней, апранутых у касцюмы народаў сонечнай Грузіі, Украіны, Узбекістана, Беларусі, Казахстана, Азербайджана...

Наступіла поўнач. Далёка за сценамі клуба менскага станкабудаўнічага заводу імя Варашылава — на Крэмлёўскай вэска гадзіннік прабіў 12. Урачыста і велічна загучыў баявы гімн — „Інтэрнацыяналь“. Гімн падхвілілі ва ўсіх кутках нашай неасяжайнай сацыялістычнай радзімы. І тут, у клубе, ўсе таксама стройным хорам запелі „Інтэрнацыяналь“. Спявалі ўсе ўдзельнікі святковага бал-маскарада, апранутыя ў незвычайныя касцюмы: слесары, токары, фрезероўшчыкі, ліцейшчыкі, рахунковыя, прыбарышчыцы заводу імя Варашылава і імя Кірава, артысты тэатра Оперы і балета, гардэробніцы ля вешалка.

Бурным, яркім, шпаклявым патокам удзельнікі бал-маскарада ўліваліся ў зал, фале, пакоі. Усходы іх сустракалі шурпрыя вяселішчы, арты, песні. У вялікай глядзельнай зале ад падлогі да стоды ўзвышчалася ззяючая рознакаляровымі агнямі і цапкам злізвалася ўсё. Іа яе падложка застэлы ў велічных позах дэды-марозы, алін нават забраўся высока на галіну ўлі. Са стоды густой бахрамай звісаюць рознакаляровыя ленты.

Ледзь змоўклі апошнія акорды, і ад усго сэрца шчаслівыя грамадзяне СССР выказвалі сваю гарачую любоў да большыя партыі, любямага правадцы народаў таварыша Сталіна.

Вакол ёлкі на сцянах вясёллі карагод Масавая „Сягонка“ змяняюцца „Сягонка“, вальс — кракавікам „Сягонка“ — тугістам. Раптам усё лануць танцуючыя накіроўваюцца ў фале, лезе на высокім памосце грае аркестр. У імкную пляску ўцяваюцца новыя і новыя дэсцікі людзей.

Ледзь змоўклі апошнія акорды, і ад усго сэрца шчаслівыя грамадзяне СССР выказвалі сваю гарачую любоў да большыя партыі, любямага правадцы народаў таварыша Сталіна.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ РАБОТЫ ў НОВЫМ ГОДЗЕ

Калектыў менскага скурзавода „Большы вэска“ з вялікім задавальненнем сустраў паставу СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС аб умацаванні працоўнай дысцыпліны на прадпрыемствах і ва ўстановах. На цэлавых сходах рабочыя адзначалі, што гэты вялікай палітычнай важнасці дакумент выказае волю ўсіх працоўных нашай краіны, з'яўлення яркім прыкладам працялення сталінскіх клопатаў аб ўсіх частых тружэнніках нашай радзімы.

наклала на парушальніка працоўнай дысцыпліны адміністрацыйнае спаганне. Выпадкі нявыхаду на работу без уважлівых прычын за апошнія дні на прадпрыемстве няма.

2 студзеня — першы рабочы дзень новага 1939 года — рабочыя заводу азнаменавалі высокапрадукцыйнай работай. Лепшыя стаханавцы першага хромавага цэха — тт. Батурына, Наркевіч, Жыліца, — выканалі свае нормы ў гэты дзень на 160—190 проц. На 150 проц. выканаў норму стаханавец Гаеўскі, які працуе на заводзе звыш 27 год. Гэтыя перадавікі паказваюць усім астатнім рабочым прыклад рацыянальнага выкарыстання ўсіх 420 мінут рабочага часу.

Пасля абмеркавання паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦСПС станавіцца працоўнай дысцыплінай на менскім станкабудаўнічым заводзе імя Варашылава розка палепшылася. Ва ўсіх цэхах адчуваецца выключны вытворчы ўдзел. Лепшыя стаханавцы адказваюць на гістарычную паставу партыі і ўрада павышэннем сваёй выпрацоўкі.

Пасля апублікавання паставы прыкметна палепшылася працоўная дысцыпліна. 30 і 31 снежня на заводзе было ні аднаго спазнення, 2 студзеня на работу спазніўся толькі адзін палосны рабочы, Крэсаў. Сваё спазненне ён вытлумачыў тым, што... праспаў. Адміністрацыя першага хромавага цэха

Учора стаханавец механічнага цэха, які працуе звыш 15 год на заводзе, фрезероўшчык тав. Карбановіч выканаў сваю норму на 170 проц., фрезероўшчык Дабравольскі — на 150 проц.

За апошнія дні на прадпрыемстве няма ні аднаго выпадку спазнення на работу. 2 студзеня на работу спазніўся адзін чалавек — майстар інструментальнага цэха Талкачоў. Гэта — не першы выпадок парушэння ім працоўнай дысцыпліны. Аднак адміністрацыя цэха не палічыла патрэбным накласці на Талкачова адміністрацыйнае спаганне і гэтым самым стала на шлях невыканання паставы партыі і ўрада.

Г. ЗЛЫНД.

ТРАТЫ ЗАМЕЖНЫХ СУДНАў ПАДАЛЬНІКАЎ І ДЗЕЯННЯў ФАШЫСЦКІХ ПІРАТАЎ

АН, 1 студзеня (ТАСС). Карэскае агенства „Дэйлі тэлеграф энд пост“ паведамляе, што па паданых, за час ваіны ў Іспаніі і страці іншакраінаў, якія вандаль з гэтымі краінамі, выдала больш чым у 7 мільянаў стэрлінгаў. З 1936 года германскія і японскія агрэсары

патапілі 106 замежных суднаў і нанеслі сур'яныя пашкоджанні 160 суднам. Больш за ўсё пашкоджанні англіійскія суднаў. За гэты час, як пачаліся ваенныя дзеянні ў Іспаніі, мяцежнікі і інтэрвенты патапілі 24 англіійскія пераходны і нанеслі пашкоджанні 129 пародам.

ЗВЕРТЫІ ФАШЫСЦКАЙ АВІАЦЫІ

ПАРЫЖ, 2 студзеня (ТАСС). Барселонскі карэспандэнт агенства Эспань паведамляе, што фашысцкая авіяцыя ў часе багвардэўкі Барселоны, зробленай напярэдадні новага года, прымяняла новы тып германскіх бомб, прызначаных для масавага знішчэння мір-грамадзянскага насельніцтва. Гэтыя бомбы вагой у 25 кг., маркуючы арцы, яна бачная на асколках, блішча германскіх заводаў і іх штабверке.

Ад надобных бомб немагчыма выравацца, нават кладачыся на зямлю. Інтэрвенты з дапамогай гэтых бомб імкнуча дабіцца масавага забойства безабароннага грамадзянскага насельніцтва.

НОВЫ ГОД—НОВЫЯ ЦЯГОТЫ ЯПОНСКИМ ПРАЦОЎНЫМ

ПАРЫЖ, 1 студзеня (ТАСС). 1938 год быў засячэннем у памяці японскага народа. Сотні тысяч японскіх сем'яў у праішоўшым годзе пазбавіліся сваіх бацькоў, сямноў і братоў, забітых на франтах у Кітаі. Сотні тысяч людзей пакалечаны і страцілі здольнасць да працы.

Наступаючы 1939 год не прадраке працоўнаму люду Японіі нічога добрага. Пачуючы класы Японіі настойліва на прадаўжэнні грабежніцкай іны ў Кітаі.

ПОЛЬСКА-ГЕРМАНСКАЯ АДНОСІНЫ

ВАРШАВА, 1 студзеня (ТАСС). Як паведамлялася невялікі дэбн таму назад, германскія ўлады ў нямецкай Сілезіі адбравалі заграіч'я пашпарты ў некалькіх відных польскіх грамадзкіх і палітычных дзеячоў, пастаянна пражываючых на германскай старане. Такі пашпарт адбраван таксама ў аднаго з кіраўнікоў саюза палікаў у Германіі. У адказ на гэта польскія ўлады адбравалі заграіч'я пашпарт у лідэра нямецкай фашысцкай партыі ў Польшчы „Фольксбунд“ — Отана Уліці.

АНТИПОЛЬСКИ ПРАВАКАЦЫ ЧЭСКИХ ФАШЫСТАЎ

ВАРШАВА, 1 студзеня (ТАСС). Антыпольскія выступленні ў награнічных месцах Чэхаславакіі прадаўжаюцца. У Маравскай Остраве 30-снежня „неявольны асобы“ винулі бомбы ў памяшканне польскай народнай школы. Выбухам разбурана памяшканне аднаго з класаў. У той жа дзень група чэшскай фашысцкай моладзі напала на рэстаран, належачы пляху, забіла там дэбон і цяжка раніла 8 чалавек.

ПАЕЗДНА ДАЛАДЕ НА ВОСТРАУ КОРСІКУ І У ТУНІС

ПАРЫЖ, 2 студзеня (ТАСС). Учора ў поўдзень гала французскага ўрада Даладэ выехаў на востраў Корсіку і ў Туніс.

ПРАЦЯГ СОВЕЦКА-ФРАНЦУЗСКАГА ПАГАДНЕННЯ

Дзеінічае ў 1938 годзе савецка-французскае ганілае пагадненне працягнута на 1939 год без змен.

СВЯТА БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА

На мітыгу калектыва работнікаў Віцебскага Дзяржаўнага драматычнага тэатра

ВІЦЕБСК. (Нар. „Звязды“). Дружнай сам'ёй сабраўся на мітыгн калектыў Віцебскага Дзяржаўнага драматычнага тэатра, каб азнаменавалі радасную падзею — ўзнагароду Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР перадавым людзям лярэванні, сельскай распадаркі, навуцы, мастацтва і культуры ў сувязі з XX-годдзем БССР.

У сваім прывітанні беларускаму народу калектыў тэатра заўвага: Высока ўзнагарода, атрыманая намі ў дзень вялікага свята свабоднага беларускага народа, выклікае ў нас вялікую радасць, нахлінае на новыя творчыя лярэванні, ставіць перад намі яшчэ больш складаныя творчыя заданні ў барадбе за сацыялістычнае мастацтва.

Горача, патрыятычна гучэлі прамовы на мітыгу народнага артыста БССР т. Ільініскага і заслужаных артыстаў рэспублікі тт. Малчанова, Кашальнікавай, Сяргейчыка і Звездачова.

Аб'явам аддаць усе свае сілы і здольнасці, каб замацаваць поспехі, атрыманыя вышуканымі спяктакля „Чалавек з ружжом“.

Сталіні! Вось да каго былі звернуты ўсе мыслі і начуці як ўзнагароджаных, так і астатніх выступаючых актараў. Таварышу Сталіну беларускі народ, як і ўсе народы нашай вялікай радзімы, абавязаны сваім шчаслівым, радасным жыццём, росквітам беларускага народнага мастацтва, навуцы і культуры.

Аб'явам працаваць не пакладаючы рук, каб апраўдаць высокую ўзнагароду і яшчэ вышэй узняць сцяг беларускага сацыялістычнага мастацтва.

У адказ на высокую ўзнагароду тт. Ільініскага, Малчанова, Кашальнікавай, Звездачова, Сяргейчыка аб'явалі ўсе свае сілы, усё свой вопыт і велы аддаваць на службу свайму народу, на справу далейшага росквіту сацыялістычнага мастацтва.

Мы ўпэўнены, што ў нашай далейшай рабоце атрымаем тую канкретную дапамогу, якую атрымалі ў гэты час. У гэтым годзе радзім і гэс мы адлюструем гістарычную ролю вялікіх правадцоў чалавечтва Леніна і Сталіна ў справе стварэння беларускай дзяржаўнасці і клопаты вялікага Сталіна аб шчаслівым беларускім народам.

Калектыў тэатра пасля прывітаньня тэлеграмна вылікаў Сталіну, а таксама ЦК ВКП(б), Прэзідыуму Вярхоўнага Савета БССР, СНК БССР.

Няхай жыве арганізатар перамог сацыялістычнага будаўніцтва, творца вялікай Канстытуцыі, правадчы, бацька і друг — вялікі Сталіні.

БУДУ НЯСТОМНА ПРАЦАВАЦЬ

У дзень дваццацігоддзя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі свой свай гарачы прывітанне і віншаванні беларускі народ з святам перамогі сацыялізма — свабоды і культуры беларускага народа.

Сталіні і ўрад за такі высокі гонар і ўзнагароду. І надалей нястомна буду працаваць над далейшым росквітам культуры Беларускай Савецкай Рэспублікі.

БЯСКОНЦА ШЧАСЛІВА

МАСКВА. (Па тэлеграфу). Бясконца шчасліва прысвечаннем мне высокага звання заслужанай артысткі рэспублікі. Усе свае сілы аддам служэнню наро-

ду, далейшаму росквіту беларускага мастацтва.

АПРАЎДАЮ ВИСОКУЮ УЗНАГАРОДУ

20-годдзе БССР, радасная сустрэча новага года і ўзнагароджанне мяне ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР з'яўляюцца вялікай падзеяй у маім жыцці якую і ніколі не забуду. Я шчаслівы, што жыў і працую ў маёй вялікай краіне, пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі. Нема слоў, каб выказаць удзячнасць партыі і ўраду за га-

ду, далейшаму росквіту беларускага мастацтва.

КАНІКУЛЫ ПАЧАЛІСЯ

Жыццерадасна, шчаслівыя савецкія дзеці, пасля напружанай вучобы, рознастайна, вясела праводзяць свой адпачынак.

Закінаў сустрэчы, канькабежныя спаборніцтвы. Абудуцца сустрэчы школьнікаў з лепшымі спартсменамі горада: гімнастамі, баксёрамі, штангістамі, плаўцамі.

9 менскай сярэдняй школы ператварыцца на час канікул у клуб. Абсталяваны чыталыня, пакой гульні, у школьным двары пабудавана ледзяная гора. У любы час дня вучань, прышоўшы ў школу, зможа атрымаць самыя цікавыя забавы.

З 1 па 12 студзеня ўсе кінатэатры арганізуюць дэбныя кіносеансы. Будуць паказаны лепшыя савецкія кінофільмы: „На граніцы“, „Мішка Лёўка“, „Вялікае зараван“ і інш. Музыкальная школа, кансерваторыя, Радзёкамтэт дадуць рол канікортаў.

Арганізуюцца шахматна-пашпартныя турніры.

У плане правядзення школьных канікул — вечар усмешна з рабочымі завода „Пролетарыі“, сустрэчы з мастакамі, скульптарамі, слаўнымі аборонцамі грані — награнічнікамі, ветаар, прысвечаны творчасці пісьменніка-ардынавана Н. Остроўскага, лямбінныя прагукі, паходы ў тэатры, кіно, накарэальныя вучуні групы самааховы ПШХА і многа іншых мерапрыемстваў.

Сталіні Менска паступілі ў раскарэаджэнне вучыць. Тут арганізуюцца

Вын, абавязкі адназнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Кінатэатр „Чырвоная Зорка“

Ад 2 студзеня
НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

„ПО ШУЧЬЕМУ ВЕЛЕНІЮ“

Сцэнарый О. ЛЕАНІДАВА, Е. ТАРАХОўСКАЯ. Рэжысёр — А. РОУ.
У ГЛАЎНЫХ РОЛЯХ:
арт. П. САВІН, І. МАСКВІН, А. ФАВТ, М. КРАЎЧУНОўСКАЯ, Г. МІЛЯР І ІНШ.
У ПРАГРАМЕ:
20 год БССР
выпуск Белдзяржкінохронікі.

ПЕРАД КОЖНЫМ СЕАНСАМ ВЫСТУПАЕ

АНСАМБЛЬ ГУСЛЯРОУ
руская народная песня, музыка і плясці. НОВЫ РЭПЕРТУАР.

Пачатак сеансаў у 6, 7.30, 9.15 і 11 г. веч. Касы — з 1 гадзіны дня.
ШТОДЗЕНЬ СЕАНСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ
— у 12, 2 і 4 гадз. дня.

„ПО ШУЧЬЕМУ ВЕЛЕНІЮ“ Дзесятыя касы — з 10 г. раніцы.

Дзяржаўная Філармонія БССР
Клуб імя Сталіна

3 студзеня 1939 г. **КАНЦЭРТ**
БЕТХОВЕН
3-я СІМФОНІЯ
Пачатак у 9 г. веч. Аб'яменент № 19.
Білеты ў касе клуба штодзёна з 12-2 і 4-6 г. веч.

Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр

НЕПАКОЎНАЯ СТАРАСЦА
Аб'яменент № 36.
Пачатак у 7 г. 30 м. веч.

Кінатэатр **„РОДІНА НА ГРАНІЦЫ“**

Дзяржаўны аграіскі тэатр БССР

3 студзеня **ЛЕВІКЕ-САЛТАТ**
Аб'яменент № 20.
Пачатак у 8 гадзін вечара.

Кінатэатр **„Інтэрнацыяналь“**
ГЕРАІЧНЫ КІТАЙ
Дзіцячы кінатэатр **ІІ ЛІПЕНІ**
Кінатэатр **„Вяснік“**
ДАЧКА РАДЗІМЫ

Кінатэатр **„Навіны дня“**

- 20 год БССР.
- Журн. менскай студыі кінохронікі № 24.
- Павольне (скульп. маскоўск. студыі кінохронікі).